



Улашчык, Мікалай. Збор твораў у 3-х тамах. Том 2: Працы па гісторыі / Пад агульнай рэдакцыяй Дзмітрыя Віцко. — Смаленск: Інбелкульт, 2019. — 1280 с.

Працягваецца выданне збору твораў аднаго з найбольш значных беларускіх гісторыкаў XX стагоддзя Мікалая Улашчыка (1906–1986) — чалавека няпростага лёсу і надзвычайнай працаздольнасці. Хоць амаль траціна ягонага жыцця, у самыя найлепшыя для навуковых пошукаў гады, прайшла ў зняволенні і высылках, даследчык усё адно паспеў стварыць столькі, што выйшаў васьмь ужо другі том ягоных прац аб'ёмам больш за 1000 старонак.

Другі том уключае ў сябе пераважна працы па сацыяльна-эканамічнай гісторыі XVI – пачатку XX стагоддзяў, у тым ліку манаграфію «Перадумовы сялянскай рэформы 1861 г. у Літве і Заходняй Беларусі», гісторыка-этнаграфічныя нарысы пра родную вёску Віцкаўшчыну ў 1880–1917 гадах, а таксама артыкулы, рэцэнзіі і водгукі на гістарычную тэматыку. Славутая мікрагістарычная праца «Была такая вёска» ў гэтым томе друкуецца ў першапачатковай аўтарскай версіі, якая даволі моцна адрозніваецца ад таго варыянта, які стаў даступны беларускаму чытачу ў канцы 1980-х, выдадзены выдавецтвам «Мастацкая літаратура».

Пакуль што даступны і першы том збору твораў Мікалая Улашчыка аб'ёмам у 1360 старонак, які ўключае ў сябе крыніцазнаўчыя і археаграфічныя даследаванні навукоўца, г. зн. манаграфіі «Нарысы па археаграфіі і крыніцазнаўстве гісторыі Беларусі феадальнага перыяду» і «Уводзіны ў вывучэнне беларуска-літоўскага летапісання», артыкулы, рэцэнзіі і прадмовы да розных публікацый на адпаведную тэматыку, а таксама два пасмяротныя выданні, якія планаваліся як трэцяя і чацвёртая кнігі гэтай тэматычнай серыі: «Нарысы па археаграфіі і крыніцазнаўстве гісторыі Беларусі дасавецкага перыяду: частка другая» і «Мемуары і дзённікі як крыніцы па гісторыі Беларусі».

Найпрасцейшы і найтаннейшы спосаб набыцця абодвух тамоў — праз сайт arche.by. Таксама яны даступныя ў мінскай кнігарні «Акадэмікніга» (пр. Незалежнасці, 72).

№ 1 (160)-2019

Навуковы, навукова-папулярны і літаратурна-мастацкі часопіс «ARCHE Пачатак» выдаецца з верасня 1998 года штомесяца.

Галоўны рэдактар —
Валер Уладзіміравіч Булгакаў.

Шэф-рэдактар —
Аляксандр Пашкевіч.

Адрас для допісаў: ARCHE, а/с 3, 220018, Мінск-18.

E-mail: analitika@yahoo.com.

Тэл. (029) 550-79-69.

ARCHE is a Partner of European Cultural Journals Network Eurozine (www.eurozine.com).

Заснавальнік і выдавец: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Гайсак».

Пасведчанне аб рэгістрацыі перыядычнага выдання № 484 ад 22 мая 2013 г., выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

ISSN 1392-9682.

Разліковы рахунак BY50BLBB30120191768717001001. Адрэсаванае № 539 ААТ «Белінвестбанк» у г. Мінску. Код банка BLBBVY2X. УНП 191768717.

Юрыдычны адрас: Рэспубліка Беларусь, 223060, Мінскі раён, вёска Вялікі Трасцянец, Магілёўская шаша (10 км).

Рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе рукапісаў.

Рэдакцыя рэдагуе матэрыялы, прынятыя да друку.

Падпісана ў друк 23.05.2019.

Выхад у свет 25.05.2019.

Фармат 60×90 1/8. Друк афсетны.

Наклад 1500 асобнікаў.

Замова 0436/19.

Часопіс надрукаваны ў друкарні «Акварэль-прэнт». Вул. Радзівільная, 40-202, 220070, г. Мінск. УНП 101282916. ЛД 02330/78 ад 03.03.2014 да 9.03.2019.

Пасведчанне аб рэгістрацыі ў Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў і распаўсюднікаў друкаваных выданняў № 2/16 ад 21.11.2013 г.

У афармленні першай старонкі вокладкі выкарыстаны паштоўка «Няхай жыве Беларуская народная Рэспубліка».

Дызайн Заміры Болцікавай.

